

УДК94(476): 398

А. Я. Барсук (Мозырь, Беларусь)

## ЗБОРНІК А. К. СЕРЖПУТОЎСКАГА “ПРЫМХІ І ЗАБАБОНЫ БЕЛАРУСАЎ-ПАЛЕШУКОЎ” ЯК ГІСТАРЫЧНАЯ КРЫНІЦА

Фальклорны зборнік А. К. Сержпутоўскага “Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў” з’яўляецца каштоўнай гістарычнай крыніцай і ўтрымлівае звесткі пра ўяўленні палешукоў аб паходжанні свету, нябесных свяціл, прыродных з’яў, жывёл, чалавека; раскрывае звычай сямейна-побытавага і календарнага цыклу, рэлігійныя традыцыі.

Аляксандр Казіміравіч Сержпутоўскі, вядомы беларускі этнограф і фальклорыст, сабраў і выдаў каштоўныы этнографічны і фальклорны матэрыял. На думку даследчыка, пачатковыя веды, што складаліся з практикі, розных прыкмет, іншых дасведчанняў, выяўлялі ўсю мудрасць, “якая нажывалася праз доўгія вякі практикі” і былі “тым маленькім зярніткам, з якога вырасла вілікае дрэва сучаснай цывілізацыі і культуры”[1, 38].

Адным з грунтоўных вынікаў шматгадовай збиральніцкай працы даследчыка ў Мазырскім і Слуцкім паветах Мінскай губерні стаў зборнік “Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў”, выдадзены

ў 1930 г. Ён утрымлівае 2275 запісаў легенд і паданій, прымхаў і забабонаў і складаецца з пяці частак: прырода, чалавек, заняткі, звычай, вера.

Першая частка адностроўвае ўяўленні палешукоў пра паходжанне свету, нябесных свяціл, прыродных з’яў, жывёл.

Другая частка распавядае пра паходжанне і жыццё чалавека, яго спадзяванні і погляды на лёс.

Трэцяя частка ўтрымлівае запісы аб жывёлагадоўлі і земляробстве, рамястве і іншых хатніх занятках сялянства, назіранні і меркаванні аб ежы і піцці, адзенні.

Чацвёртая частка прысвечана звычаям сямейна-побытавага і календарнага цыклу, а таксама рэлігійным

традыціям.

Пятача частка зборніка змяшчае пэўныя рэлігійныя ўяўленні палешукоў, легенды аб нячыстай сіле і інш.

Матэрыялы зборніка з'яўляюцца яскравым сведчаннем своеасаблівага сінкрэтызму – спалучэння хрысціянскіх рэлігійных уяўленняў і народных вераванняў, матэрыялістычных і ідэалістычных поглядаў. Так, напрыклад, аб стварэнні свету вусная традыцыя палешукоў паведамляе: “спачатку нічога не было: ні зямлі, ні неба, ні яснага сонейка, а так сабе пуста і цёмна, што хоць вока выкалі. Толькі напрыкрадлобогу жыць у пащёмках, ён і сатварыў свет і ўсё, што на ім”. Далей ідзе ўдакладненне: “калі тое было, Бог святы ведае. Перш Бог зрабіў сабе неба, дзе было заўжды ясна да так гожэ, што не можна і сказаць. А на доле пад небам было цёмна да холадна, бы ў лядоўні.. Перш неба падыходзіла да зямлі так, што можна было на яго ўсходзіць, але як людзі саграшылі, то Бог аддзяляў неба ад зямлі і закрыў туго дарогу”[1, 46].

Спалучэнне веры ва ўсемагутнасць Бога і назіранні над працэсамі і з'явамі прыроды, што ўзбагацілі чалавека волытамі і ведамі, падкрэсліваеца ў записах пра Сонейка, Месяц і Зоркі: “яснае сонейка Бог даў, каб яно свяціла ды грэла...Ад сонейка ўсяму на свеце радасна. Бо яно свеціць, грэе да і дае рост усялякай расліне і жывёле...Сонейка раненько падымаецца з-за зямлі і коціцца па небу на заход, потым на нанач яно заходзіць пад землю і там адпачывае, а потым зноў падымаецца”[1,47]. З-за адсутнасці навуковых ведаў імагчымасці растлумачыць змену дня і ночы з'яўлялася ўласная версія: стварыўшы свет, бог загадаў сонцу свяціць на добрых і дрэнных людзей, нябеснае свяціла не пажадала служыць “ліхім і пачало жаліцца Богу, што яму цяжка заўжды свяціць”[1, 47]. Тады бог пакараў сонейка і загадаў яму “свяціць толькі ў дзень, а ўначы, калі гуляюць ліхія, адпачываць”. Акрамя таго, сонца атаясамліваеца ў палешукоў з дабром і пяшчотай, у шырокім сэнсе – з Богам. “Сонейка ніколі не злус. Яно заўжды ласкова пазірае ды хукае на ўсіх, як матка на сваіх дзетак...Гэта ў нас сонейка ходзіць кругам зямлі: то ўсходзіць, то заходзіць. А ў Ерусаліме яно заўжды свеціць, бо там жыў сам Хрыстос, Божы сын”[1, 47].

У тлумачэнні паходжання Месяца таксама пераплятаюцца рацыянальныя і іррацыянальныя погляды. Гэтае свяціла таксама стварыў бог, загадаўшы яму свяціць людзям унаучы. “Толькі месяц вельмі гультайаваты, ён кепска свеціць”, затое ён кожныя чатыры тыдні перараджаеца – адзін тыдзень – малады, другі – расце да поўны, трэці – поўны, чацвёрты – зусім прападае. Вынікам шматгадовых назіранняў становіща выснова, што “месяц мае вялікую ўладу на расліну, жывёлу, людзей і нават на надвор’е”. Аднак за тое, “што месяц спазніеца ўсходзіць, як пачынаеца ночь, Бог саслаў на яго Каіна, які забіў свайго брата Авеля. Цяпер як добра прыглядзеца, то бачна, што на месяцы стаіць Каін з віламі і на іх трymае забітага брата”[1, 49–50]. Адсюль вынікае народная мудрасць, што жыць складаеца з барацьбы Дабра са Злом, у якой перамагае Дабро і замацоўваеца хрысціянская каштоўнасць.

Гэтыя высновы пацвярджаютца ўяўленнямі аб зорках, громе і маланках. “Зорак столькі на небе, колькі на свеце людзей: як родзіцца чалавек, то анёлы запаліць на небе зорку, а як чалавек памірае, то яго зорка падае з неба, бо яе янёлы тушаць...калі чалавек добры, мала грашыць, то яго зорка ясная, а калі ён грэшны, то яго зорка чупць блішчыць, а то зусім не свециць, кажуць жа, што ён шэльма з-пад цёмнай зоркі”[1, 50].

Чалавек здаўна назіраў за нябеснымі свяціламі, вызначаў асобныя зоркі і сузор’і, іх прыкметы і асаблівасці. Так, у зборніку ёсьць записи пра Зарніцу – “вельмі ясную зорку, што свеціць раненько...будзіць людзей і заклікае іх на работу”, Вечарніцу – вячэрнюю зорку, якую бог пасылае “агледзець землю, пакуль наступіць цемень ночы”, Пляяды (Сітко) – свечкі, якія гараць “на небе там, куды збираюцца праведныя души людзей. Тут анёлы адсейваюць праведныя души ад грэшных”. Млечны Шлях, на думку палешукоў, – ясная дарога, па якой птушкі ляцяць ў вырай, таму яе называюць “Птушачаю дарога”, каб “не блудзілі да не гінулі”, а камета з-за пэўнага падабенства мае назову Мятла. А вось паходжанне сузор’я Арыён (у палешукоў вядома пад назвай Тры каралі) тлумачыцца тым, што гэта “тры ясныя зоркі тых каралёў, якія прыходзілі кланіцца Хрысту, як ён маленькі ляжаў у ялях”[1, 51].

Спалучэнне практычных ведаў падчас назірання за прыродай і невядомага, таямнічага, што атаясамлівалася са звышнатурыальнымі сіламі, знайшло сваё ўласненне ў тлумачэнні такіх з'яў, як гром і маланка: “Як грыміць, то гэта архангел Міхаіл ці святы Ілля страляюць чарцей, якія хаваюцца ў будынак, пад дрэвам ці дзе прыдзецца... то не можна садзіцца на камень або стаяць каля яго, то гром можа забіць”, таму што “чэрці больш усяго хаваюцца ад грому пад камень”. Гром бывае тады, “як па небу едзе святы прапорок Ілля. Ён так хутка ездзіць на сваіх колах, што тыя грукаціць бы на мосце, калі вязуць пустыя бочкі... маланка – гэта прапорок Ілля махае да смаліць з біча... Бліскаве не роўна, а касіцамі, бо гэта чорт хоча ўзвільніць, а тут за ім ляціць страла”[1, 52–53].

З записаў “Прымхаў і забабонаў беларусаў-палешукоў” вынікае, што галоўныя функцыі грому і маланкі “пужаць чарцей” і “каб людзі пакаяліся і больш не грашылі”[1, 52].

Для азначэння навальніцы выкарыстоўваеца паняцце “Пярун” – гэта “такі гром... як трэсне аж зямля задрыжыць. Ён не гудзе, а адразу грымане да і прыцісне к самой зямле...Як пярун смаліць усё бацца, дрыжыць, нават дождж спалохаетца і пачне лупіць, бы з вядра ліць”[1, с. 53–54]. Цікава, што ў палешукоў вусная народная традыцыя захавала імя вярхойнага паганскага бажаства Перуна, распарадчыка навальніц, надаўшы яму функцыю барацьбіта з нячыстай сілай.

Хрысціянская святы і прысвяткі таксама прыстасаваны да каляндарнага цыклу, гаспадарчых патрэб і звычаяў. У зборніку А. К. Сержпуховскага згадваюцца некаторыя з іх і даеца ім характеристыка з практычнага пункту гледжання.

Напрыклад, святы Ілля (падчас жніва) – “вельмі сярдзіты святок” – заўжды з грымотамі, “ваюе з чарціямі, страліе іх перуновымі стрэламі, а тым часам паліць будынак да стажкі на сенажаці”[1, 376]. Святога Юр’я “Бог паставіў, каб ён пасціў ваўкоў і засцерагаў ад іх хатнюю жывёлу”. Аднак прысвятак вялікай павагай сярод сялян не карыстаўся: “у гаду два Юр’і і абодва дурні, бо адзін халодны, а другі галодны” (познія восень і ранняя яніна).

Святых Пятра і Паўла такі “святок, што як яму не гадзі, а ён усё-такі пагноіць сена... цяжкая пара...праца на сенажаці. Тут цябе овад смаліць, камар цягне кроў, усялякая машкара да гнюс у очах лезе... а тут яшчэ пост, што апроць квасу да цыбулі нічога няма... Усё гэта каб угадзіць старому Пятру... А ён глухі да ўпарты, пасылае дождж, як людзі косяць. Да гноіць сена ”[1, 374–375].

Амаль у кожнай сялянскай хаце шанаваўся святы Мікола: “ён хоць два разы ў год, але заўжды ў добрую пару” – па вясне, калі для хатнай жывёлы вырасце трава, і зімой, “як мароз скуче балота да ўсялякую нетру так, што хоць гарматы каці”. Са святым Міколай звязаны і іншыя надзеі палешукоў: “Калі ніхто не дапаможа, то апошняя надзея на Міколу”; “Ніхто так не ратуе на вадзе, у дарозе, ці на вайнене, як святы Мікола”[1, 375].

Лепшая за ўсіх святых “Матка Боская”. Яна заўсёды заступаецца за людзей, прыходзіць да іх, “як толькі трапіцца якое-небудзь няшчасце – хвароба або паморак”[1, 376].

Каляндарны цыкл сельскагаспадарчых работ пачынаецца з ранняй вясны – Грамніц: “на Грамніцы да абеда зіма, пасля абеда вясна”, “на Грамніцы курыца з лужы нап’еца, бо ўжо павінна цекці з капяжа”, на Грамніцы свецяць свечкі грамнічныя, якія добра дапамагаюць ад грому. “Можа свята называецца грамніцамі, што з яго пачынаюцца грымоты”. З Грамніц людзі пачынаюць рыхтавацца да веснавых работ. Кожны “гатовіца, каб не з голымі рукамі сутэрнцьвясення работы”[1, 191].

Наступны прысвятак Саракі – прылятае жаваранак. На Саракі заўсёды пякуць галушки “з преснага, а часам і кіслага цеста”. Гэтых жаваранкаў ядуць з “сытою з мёду, бо гэта посны дзень” у Вялікі Пост. У гэты дзень дзеўкі “плююць і перагукваюцца паміж сабою. Кажуць, што дзяўчата гукаюць вясну”[1, 192]. Відавочна, што тут захаваліся рэшткі старынага паганскага абраду Гукання вясны.

Наступнае абрадавае дзяянне – Хрэсцы – таксама ўяўляе сабой спалучэнне хрысціянскіх уяўленняў і народнай традыцыі – спроба абараніць сямейны дабрабыт і будучы ўраджай. Хрэсцы бываюць ў сераду на чацвёртым тыдні Вялікага Посту. “Кожная гаспадыня пячэ на хлебе крыжы, саху, барану, серп і іншыя гаспадарчыя рэчы”[1, 192]. Спечаныя крыжы называюць хрэшчыкамі. Іх кладуць за абразы, дзе яны ляжаць увесь год, іх бяруць як выпасваюць жывёлу, засяваюць, зажынаюць і інш.

Благавешчанне – вельмі “вялікае свята, дзеўкі косы не плятуць, птушкі гнёзды не в’юць”[1, 193]. Пасля Благавешчання, “калі сыдзе снег лепей

заворваць... Гаспадар надзівае чистую бяліну. Кладзе ў торбу акраец хлеба, соль, хрэшчык, яйцо... Там ён праводзіць тры баразны, памаліўшыся Богу... палуднue сам і дае валам па куску хлеба... а яйцо закопвае на баразне... каб матка-зямля была ласкава і добра ўрадзіла. Каб усюды было поўна, як тое яйцо”[1, 195].

Да веснавых святаў таксама аднесены Вербная нядзеля, Чысты Чацвер, Вялікдзень, Серада, градавія, Шопши Вялікдзень (для “усопших”), Радуніца.

Летам святкуюць Сёмуху, ці Троіцу, Русальную нядзелю (праз тыдзень пасля Троіцы), Купалле, Спас.

Далей пералічваюцца Зельнае (свеціць жыта і пшаніцу, а пасля сеюць на азімыя), Галавасек, Багатнік, Уздвіжанне, Паクロвы, Каляды і Куція.

Відавочна, што каляндарныя святы беларусаў-палешукоў мелі выразна аkrэсленную аграрную аснову і практичную накіраванасць.

Заслугоўвае ўвагі змешчаная ў зборніку легенда аб паходжанні чалавека, якая крыху адрозніваецца ад біблейскага тлумачэння стварэння першага чалавека. Яна ўяўляе своеасабливую інтэрпрэтацыю кахання і неабходнасці стварэння сям’і: “Бог сатварыў чалавека з хвастом... Куды ні ідзе чалавек, а хвост цягнецца заду. Сустракае раз чалавек шайтан да і пытгае яго, на што яму хвост... Ці доўга, ці не, не ведаў чалавек, навошто ў яго хвост, як бачыць, што з яго хваста вырасла жанчына. Пазірае ён на тую жанчыну да дзвінца, якая яна гожая да рум’яна бы кроў з малаком. Пазірае ён на жанчыну да не можа вачай адвесці. Пазірае, аж і яна дыхаць не можа без яго... так закаханыя ходзяць яны разам”. Так цыгнулася да таго часу, пакуль шайтан не спакусіў жанчыну адараўца аდ чалавека. Тады “Бог адступіўся ад я” і з тых часоў чалавек шукае жанчыну, а жанчына чалавека[1, 101–102]. Далей у зборніку ідзе сцвярджэнне “кожны чалавек без пары не застанецца. Кожны мае сваю пару, калі не на гэтым, так на тым свеце”[1, 103].

Такім чынам, фальклорныя матэрыялы, змешчаныя ў зборніку А. К. Сержптуоўскага “Прымкі і забабоны беларусаў-палешукоў” з’яўляюцца каштоўнай гістарычнай крыніцай і дазваляюць прасачыць пракцэс фарміравання светапогляду народа, вызначыць асаблівасці ладу жыцця, сямейнага дабрабыту і рэлігійных уяўленняў.

## Літаратура

1. Сержптуоўскі, А. К. Русальная нядзеля. Прымкі і забабоны беларусаў-палешукоў / А. К. Сержптуоўскі; склад., уступ. арт., пасляслоўе, навук. рэд., літ. апрац. У. К. Касько. – Мінск: Вышэйшая школа, 2009. – 478 с.